

# Інфармацыя пра аўтараў і ўдзельнікаў дыскусіі

**Абушэнка Уладзімір** — беларускі сацыёлаг, кандыдат філосафскіх навук, намеснік дырэктара Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі (Мінск).

**Акудовіч Валянцін** — беларускі філосаф, літаратурны крытык (Мінск).

**Аўтўэйт Ўільям** (Outhwaite William) — англійскі сацыёлаг, прафесар сацыялогіі Школы сацыяльнай навукі і культурных даследаванняў Сасэкса (School of Social Sciences and Cultural Studies at Sussex).

**Бабкоў Ігар** — беларускі філосаф, паэт, кандыдат філосафскіх навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі, галоўны рэдактар часопіса «Перекрестки» (Мінск).

**Вадалажская Таццяна** — беларускі сацыёлаг, кандыдат сацыялагічных навук, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск).

**Васілевіч Наталля** — магістр гуманітарных навук, аспірантка кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, рэдактар сайту Беларускага парталу «Царква» (Мінск).

**Гафараў Ігар** — студэнт 5-га курса аддзялення філасофіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

**Казакевіч Андрэй** — беларускі палітолаг, супрацоўнік Цэнтра перспектывных даследаванняў і адукацыі (Мінск), галоўны рэдактар часопіса «Палітычная сфера» (Мінск).

**Казакевіч Вольга** — беларускі эканаміст, аспірант, Цэнтр аграрнай эканомікі Інстытута эканомікі НАН Беларусі (Мінск).

**Колчын Валерый** — беларускі сацыёлаг, аспірант, Інстытут сацыялогіі Варшаўскага Універсітэта (Варшава).

**Алесь Маслак (Маслак Олесь)** — украінскі даследчык, гісторык, аспірант Кіеўскага Нацыянальнага Універсітэта ім. Тараса Шаўчэнкі (Кіеў).

**Мельянцоў Дзяніс** — беларускі гісторык, палітолаг, магістр паліталогіі і міжнародных адносін, аспірант кафедры міжнародных адносін Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта (Мінск).

**Рэй Лары (Ray Larry)** — англійскі сацыёлаг, прафесар сацыялогіі Універсітэта Кента (University of Kent).

**Сарна Аляксандр** — беларускі філосаф, кандыдат філосафскіх навук, супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

**Смялякоў Зміцер** — студэнт 4-га курса аддзялення філасофіі Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта (Мінск).

**Якавенка Наталля** — украінскі гісторык, доктар гістарычных навук, спецыяліст па гісторыі Украіны Сярэдніх вякоў і ранняга Новага часу, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Кіева-Магілянскай Акадэміі (Кіеў).

**Янковіч Аляксей** — беларускі аналітык, магістр паліталогіі (Мінск).

Рэдакцыя часопіса  
«Палітычная сфера»  
запрашае аўтараў  
да супрацоўніцтва

Для публікацыі  
прымаюцца навуковыя  
тэксты, напісаныя  
беларускай  
альбо рускай мовай.

Просім дасылаць  
матэрыялы  
на паштовую скрыню:  
political\_sphere@yahoo.com.

Права публікацыі  
матэрыялаў пакідаецца  
за Рэдакцыйнай Радай  
часопіса.